

Сёння ў Беларусі ўсё час-
цей уздымаецца пытанне
рэстытуцыі — вяртання на
радзіму гісторыка-куль-
турнай спадчыны, якая з
розных прычын і ў розныя
часы апынулася за мяжой.
Не сакрэт, што да гэтага
прыяўлі, не ў апошнюю
чаргу, шматлікія войны,
якія пракаціліся па нашай
землі за ёсю яе доўгую
гісторыю. Стагоддзямі
чужынцы вывозілі ад-
сюль прадметы мастацтва
і матэрыяльныя сведчанні
нашай даўніны — але і самі
пакідалі ў сваіх культурах
памяць аб заходжанні ў
Беларусі.

Аnton RUDAK / Фота аўтара

Tэма рэстытуцыі надзвычай далаўкная з цэлага шэрагу прычын — гэта і сутыкненне нацыянальных інтарэсаў краін, і праблема ўрэгулювання заканадаўствам пытання абмену матэрыяльнымі культурнымі каштоўнасцямі. Таму перадусім даводзіцца звяртаць увагу і прыкладаць намаганні для вяртання на радзіму не тых гісторычных артэфактаў, якія належалі іншаземным дзяржаўным музеям — а не менш цікавых рэчаў, якія захоўваюцца ў прыватных зборах замежных калекцыянараў, ці ў сямейных архівах.

Менавіта такія артэфакты, якія ўдалося вярнуць на радзіму з-за мяжы, можна пабачыць на выставе “Вайна і мір. Вяртанне”, якая адкрылася 26 сакавіка ў Нацыянальным гісторычным музеі Рэспублікі Беларусь у рамках аўтарскага праекта лаўрэата прэмii “Задухоўнае адраджэнне” Уладзіміра Ліхадзедава “У пошуках страчанага”. Экспазіцыя таксама з'яўляецца часткай маштабнага культурнагісторычнага праекта “Вайна і мір. Беларусь памятае”, прымеркаванага да 75-годдзя Перамогі, які адбываецца пры палтрымцы Міністэрства інфармацыі і Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь.

Як ужо згадвалася “К” у мінулых нумерах, у рамках праекта ладзіцца шэраг выставачных экспазіцый, якія распавядаюць аб удзеле беларусаў у войнах з 1812 па 1945 год, а таксама аб гісторыі мірных міжвяленных гадоў і сучаснасці. Калі першая выставка, што праходзіла сёлета ў Дзяржаўным літаратурна-мемарыяльным музеі Якуба Коласа, распавядала аб падзеях вайны 1812 года ў Беларусі, то гэтым разам рамкі новай выставы былі вызначаны не храналагічна, а тэматычна — яна прысвечана праблеме вяртання беларускай культурнай спадчыны з-за межаў краіны.

Дзякуючы супольным намаганням дзяржавы і прыватных калекцыянараў многія каштоўныя прадметы сёння не толькі вяртаюцца дадому, але і паступаюць у фонды дзяржаўных музеяў і бібліятэк. Частку экспанатаў, прад-

Вярнуць артэфакт

стаўленых у экспазіцыі, Уладзімір Ліхадзедаў ужо перадаў у зборы Нацыянальнай бібліятэці і Нацыянальнага гісторычнага музея. Адкрыццё выставы адбылося ў дзень юбілею калекцыянара, таму прысутныя з удзячнасцю віншавалі яго са святам, жартам заўважаючы, што зазвычай у дзень нараджэння імянінікі атрымліваюць падарункі, а не дараць іх іншым. Намеснік міністра інфармацыі Ігар Бузоўскі ўручыў юбіляру падзяку ад імя міністра Аляксандра Карлюкевіча за шматгадовую супрацоўніцтва ды вялікі ўнёсак у справу захавання беларускай гісторыка-культурнай спадчыны, і выказаў спадзей, што сумесная праца ў гэтым кірунку будзе працягвацца.

Прабачаць: уладальнік быў дзядзькам актрысы Вольгі Вадзінай (Рут) з роду Касцюшкі, жонкі славутага амерыканскага прадпрымальніка і калекцыянеры Арманда Хамера, які сімпатызаваў савецкім уладам і дамогся дыпламатычнага признання СССР з боку ЗША ў 1930-я гады.

Побач з гэтым унікальным прывілеем змешчаны ў экспазіцыі яшчэ два акты маёмынага характеру, якія датуюцца 1596 — 1607 гадамі. Яны таксама складзены прадстаўнікамі роду Глябовічаў на старабеларускай мове, і пэўны час знаходзіліся ў калекцыі славутых збіральникаў беларускай даўніны, краязнаўцаў, археолагаў і этнографаў братоў Тышкевічаў. З іх збораў паходзяць таксама прадстаўленыя на выставе драўляныя разьбяныя і расписныя стагуткі XVII — XVIII стагоддзяў — у выглядзе старажытнарускага ба-

тлумачыць: уладальнік быў дзядзькам актрысы Вольгі Вадзінай (Рут) з роду Касцюшкі, жонкі славутага амерыканскага прадпрымальніка і калекцыянеры Арманда Хамера, які сімпатызаваў савецкім уладам і дамогся дыпламатычнага признання СССР з боку ЗША ў 1930-я гады.

Спецыфіка працы калекцыянара праяўляецца ў тым, што не заўжды можна з пэўнасцю гарантаваць прыналежнасць артэфакта да пэўнай знанай і славутай асобы — але культурная і гісторычная вартасць самога прадмета пры гэтым можа заставацца высокай. У такім выпадку абавязак збіральника — папярэдзіць аб сумненнях, а вырашаць іх належаць спецыялістам. Так, на выставе змешчаныя, напрыклад, жывапісныя эскізы, якія могуць на-

множа пабачыць і срэбны медаль за ўзяцце Полацка Стэфанам Баторыем у 1579 годзе падчас Лівонскай вайны, і мемарыяльную чыгунную піліту, выпушчаную ў 1910 годзе да 500-годдзя перамогі ў Грунвальдской бітве, і памятны медаль удзельніка перамоў па Брасцкім міры 1918 года. З міжваеннай пары паходзіць срэбны пісъмовы прыбор капітана Адама Крычынскага — яго ўладальнік быў ад'ютантам батальёна польскага Корпуса аховы памежжа “Падсвілле”, які размяшчалася ў сёняшнім Глыбоцкім раёне. Калегі-памежнікі зрабілі капітану каштоўны падарунак у 1938 годзе — за год да выбуху Другой сусветнай вайны.

На выставе можна пабачыць уратаваныя і вернутыя на радзіму прадметы культаўага прызначэння, што выкарыстоўваліся пры набажэнствах — праваслаўныя і католіцкія складні і напрастольныя крыж з эмалевымі выявамі святых.



XVIII — XIX
стагоддзяў

метрыкі і книгі перадшлюбных экзаменаў, якія каштоўныя яшчэ і тым, што змяшчаюць унікальную генетагічную інфармацыю

і могуць прыдатца ў пошуку продкаў. Аб шматнаўянальнім і полікультурным характеры нашай спадчыны нагадваюць размешчаныя поруч рукапісы беларускіх татар — кітабы, пісаныя па-беларуску арабскай вязью. Дапаўняюць калекцыю рознамоўных друкаваных выданняў асобнікі “Гродзенскіх губернскіх ведамасцяў” за 1841 год — адной з першых беларускіх газет XIX стагоддзя, а таксама книгі на польскай і німецкай мовах, якія распавядалі пра нашу краіну ў перыяд Першай сусветнай вайны і ў міжваеннія гады. I, вядома ж, значную частку экспазіцыі складаюць паштоўкі з выявамі беларускіх гародоў канца XIX — пачатку XX стагоддзя — нездарма

Уладзімір Ліхадзедаў здабыў вядомасць перадусім як філакартыст. Выставка “Вайна і мір. Вяртанне” працягнела да 22 красавіка, а па яе выніках у рамках выдавецкага праекта “У пошуках страчанага” будзе выдадзены каталог з выявамі экспанатаў. Таксама

неўзабаве мяркуеца стварыць шэраг відэаролікаў, якія пакажуць і распавядуць аб гісторыі найбольш адметных артэфактаў, прадстаўленых на выставе — каб з імі маглі азнаёміцца ўсе, хто не здолее наведаць экспазіцыю. Застаецца спадзявацца, што выставка зверне ўвагу грамадства на праблему беларускай гісторыка-культурнай спадчыны, якая заходзіцца за мяжой, а таксама заахвочыць зацікаўленых калекцыянараў і спецыялісту аўдзінаць намаганні для пошуку і вяртання такіх артэфактаў на радзіму.



МАНУСКРЫПТЫ, ПІСАНЫЯ НАШАЙ МОВАЙ

У экспазіцыі прадстаўлены ўнікальныя рукапісныя дакументы, карты, стародрукі і рэдкія книгі, а таксама перыядычныя выданні. Найстарыгічнейшыя з экспанатаў — граматы XVI — XVII стагоддзяў, сярод якіх — прывілей караля Рэчы Паспалітай Жыгімонта III Вазы мінскаму базыльянскому манастыру, датаваны 1617 годам. Манастыр быў заснаваны годам раней, ягоны будынак і сёння можна пабачыць у цэнтры сталіцы па адресе плошча Свабоды, 23 — а побач стаіць адноўлены ў 2011 годзе ў ранейшым выглядзе будынак яго царквы, дзе цяпер размяшчаецца канцэртная зала “Верхні горад”. Адметнасць дакумента, прадстаўленага на выставе, заключаецца ў тым, што ён складзены на старабеларускай мове, хоць у XVII стагоддзі каралі Рэчы Паспалітай зазвычай ужывалі ў сваіх прывilejах лаціну. Ордэн базыльянў быў уніяцкім і выкарыстоўваў

стварыць пэндзлю славутага мастака Фердынанда Рушчыца — але гэта яшчэ неабходна належным чынам даказаць.

А вось — срэбны з эмаллю і пазалотай пісъмовы прыбор пачатку XX стагоддзя, які належыць знакамітому мастаку-пейзажысту Анатолію Кайгародаву. Падораны ён быў жывапісцу ягоным дзядзькам — камендантам гродзенскай крэпасці падчас Першай сусветнай вайны, генерал-лейтэнантам Mihailam Kajgarodavym. Яшчэ адзін вытапчаны пісъмовы прыбор, які можна пабачыць побач, атрымаў у 1907 годзе ў падарунак ад таварыша па службе Якубу Руту. Нарадзіўшыся ў імя Р. П. Паспалітай, можа аб нечым сказаць шырокай публіцы, але Уладзімір Ліхадзедаў



СВЕДКІ БІТВАЙ І ВАЕННЫЯ ТРАФЕЙ

Выставка нездарма адбываецца ў рамках праекта “Вайна і мір” — многія артэфакты нагадваюць аб эпізодах ваеннай гісторыі Беларусі за апошнія амаль паўтысячы гадоў. Тут найшлі адноўленіе многія падзеі і реалій вайсковай і палітычнай гісторыі нашай зямлі — побач

з узяцце Полацка Стэфанам Баторыем у 1579 годзе падчас Лівонскай вайны, і мемарыяльную чыгунную піліту, выпушчаную ў 1910 годзе да 500-годдзя перамогі ў Грунвальдской бітве, і памятны медаль удзельніка перамоў па Брасцкім міры 1918 года.

Спецыфіка працы калекцыянара праяўляецца ў тым, што не заўжды можна з пэўнасцю гарантаваць прыналежнасць артэфакта да пэўнай знанай і славутай асобы — але культурная і гісторычная вартасць самога прадмета пры гэтым можа заставацца высокай. У такім выпадку абавязок збіральника — папярэдзіць аб сумненнях, а вырашаць іх належаць спецыялістам. Так, на выставе змешчаныя, напрыклад, жывапісныя эскізы, якія могуць на-